


Як правільна выбраць колер даху: парады прафесіяналаў

Змест

- Змест:
- Што трэба ўлічыць пры выбары колеру даху для дома
- У тандэме з колерам фасада
- Нюанс ці кантраст
- Каляровая палітра па фэн-шуй
- Псіхалогія колеру
- Заключэнне



Змест:

- Што трэба ўлічыць пры выбары колеру даху для дома
- У тандэме з колерам фасада
- Нюанс або кантраст
- Каляровая палітра па фэн-шуй
- Псіхалогія колеру
- Заключэнне

Сучасныя даху з чарапіцы, ондулина, профнасіл-гэта не толькі высокатрывалы ахоўны насціл для дома. Гэта пакрыццё высокай эстэтычнасці, каларытны шрых ў аздабленні будынка. Менавіта таму выбар колеру даху-адзін з важных момантаў дызайну дома, які патрабуе тонкага падыходу.

Што трэба ўлічыць пры выбары колеру даху для дома

Выбіраючы колер даху, трэба ўлічваць яго ўплыў на гарманічнасць ўспрымання дома ў кантэксце ландшафту саду і прыроднага асяроддзя. Акрамя таго, правільна падабраная атоначная камбінацыя для фасада і даху падкрэслівае стылістыку архітэктуры, рэгулюе ступень інсаляцыі і паляпшае цеплазберажэнню дома. Але што дзіўна, колер стварае візуальныя ілюзіі - з яго дапамогай можна "карэктаваць" аб'ём і масіўнасць будынка.



Асаблівасці каляровай гамы даху:

- Стылёвае адзінства. Адценне даху павінен стварыць прыёмнае воку спалучэнне з фасаднай аздабленнем. Ідэальна, калі каларыстыка даху пераклікаецца з каляровым рашэннем цокаля, карнізаў і апраўленняў праёмаў, а не існуе «сама па сабе».
- Паглыннанне цяпла. Цёмныя паверхні лепш назапашваюць цяпло, у той час як светлыя — яго адлюстроўваюць. Гэта ўласцівасць пажадана ўлічыць пры выбары колеру даху. Для паўночных шырот пераважны даху цёмных адценняў: на іх і снег хутчэй растае, і дом атрымаецца больш цёплым, а энергазатраты на ацяпленне знізяцца. Для сядзіб, размешчаных у паўднёвых рэгіёнах, лепш падбіраць Дахавыя матэрыялы ў светлай гаме. Так ва ўнутраных памяшканнях будзе больш прахалоды, а артыкул выдаткаў па кандыцыянаванню скароціцца.
- Выгаранне на сонца. Інтэнсіўныя і цёмныя тоны больш схільныя выцвітанню пад уздзеяннем ультрафіялету. Чым святлей адценне даху, тым менш прыкметна на ёй негатыўны ўплыў сонечных прамянёў. Універсальны колер у гэтым плане-шэры, някідкі і практычны: на ім і забруджвання не прыкметныя, і набытая з часам бяжасць не кідаецца ў вочы.
- Акцэнтаванне формы. Колер падкрэслівае геаметрыю даху, прыглушвае яе заганы і вылучае годнасці.
- Візуальныя эфекты. Дах пастэльных адценняў будзе здавацца больш габарытнай, чым дах той жа плошчы ў глыбокіх танах.

У тандэме з колерам фасада

У аздабленні фасадаў будынкаў часцей за ўсё ўжываюць тоны, у нейкай ступені звязаныя з прыродным асяроддзем: бэжавыя, вохрыстыя, карычневыя, зялёныя, блакітныя. Усе гэтыя адценні выдатна спалучаюцца паміж сабой і даюць адпраўную кропку ў пошуку каляровай палітры даху. Выдатна глядзяцца тандэмы жаўтлявых фасадаў з карычневай дахам, шэрых і блакітных сценаў — з зялёным пакрыццём. Універсальныя ахроматическія тоны — белы і шэры, могуць быць ўдала скамбінаваны з дахавым матэрыялам любы каларыстыкі. Неумираючая класіка: белыя сцены і чырванавата-Тэракотавая дах.



Нюанс ці кантраст

Пры выбары каляровай гармоніі для аздаблення хаты звычайна прытрымліваюцца двух прынцыпаў: кантраснага або нюанснага.

Нюанснае спалучэнне мае на ўвазе выбар колеру даху з мяккім пераходам да адценні фасада, амаль «тон у тон». Да ліку такіх камбінацый ставяцца пары (фасад і дах): светла-карычневы і тэракотавы, ванільны і жоўты, блакітны і колер марской хвалі.

Основной цвет.	Гармоніруючыя колеры і адценні.
	Сіні, красны, чорны.
	Голубой, карычневы, белы.
	Темно-розовый. Красны. фіялетовы. Ярко-сіні.
	Белы, оливковый, серый, бирюзовый.
	Желтый, белы, сіні, зелены, серый, чорны.
	Ярко-голубой, кремowy, розовый, зелены, бежевый.
	Голубой, сіні, ліловы, фіялетовы.
	Сіні, ліловы, голубой, серый, чорны.
	Золотисто-коричневый, желтый, чорны, бежевый.
	Красны, серый, оранжевый, розовый, белы, желтый.
	Ліловы, зелены, желтый, оранжевый, красны.
	Оранжевый, розовый, зелены, белы, красны, желтый.

У **кантраснай гармоніі** прысутнічаюць фарбы рознай насычанасці процілеглых адценняў, напрыклад: бледна-бэжавы і бардовы, пастэльна-зялёны і кававы, бялява-блакітны і антрацытавага. Эфектнае рашэнне-камбінацыя фасада нейтральнага колеру з дахамым насцілам, змантаваным з лістоў ондуліна розных кветак. Пры гэтым пакрыццё выкладваецца па пэўнай схеме: шахматкай, дыяганаллю або вразброс.



Дарэчы! Для тых, хто хоча зрабіць дах не проста прыгожай, але і экалагічнай, выдатна падыдзе — зялёны дах.

Каляровая палітра па фэн-шуй

Паводле вучэння фэн-шуй, каляровая схема і канструкцыя дома спрыяе дабрабыту яго насельнікаў. Гуру фэн-шуй перакананыя, што дах дома-гэта своеасаблівы купал, звернуты да неба, які абараняе ад негатыўнай энергіі і прыцягвае поспех, падтрымлівае здароўе і гарманічную атмасферу ў сям'і. Таму важны не толькі колер, але і форма даху. Напрыклад, пірамідальная і сферычная канфігурацыя канцэнтруе станоўчыя флюіды, а хвалістая і ўвагнутая — негатыўныя.



Сімволіка колеру даху па фэн-шуй:

- Чырвоны. Шчаслівае жыццё, бадзёрасць духу.
- Карычневы. Стабільнасць, сталасць.
- Зялёны. Спакой, душэўную раўнавагу, хвацкі жыццёвы тонус.
- Жоўты. Багацце, здароўе, камфорт.
- Сіні. Неспрыяльны адценне для даху, які спрачаецца з нябеснай стыхіяй.
- Чорны. Не зусім ўдалы тон, які перашкаджае цыркуляцыі энергетычных патокаў. Больш пераважны шэры колер.

Што знаўцы раяць фэн-шуй? Вар'іруючы Насычанасць колеру даху, можна рэгуляваць паступленне станоўчай энергетыкі ў дом. Змякчэлыя тоны, якія спалучаюць у сабе чырвоны і сіні, зялёны і шэры, жоўты і карычневы, ідэальна падыходзяць для афармлення даху ў традыцыях фэн-шуй, сумяшчаючы ў сабе сілу некалькіх стыхій.

Псіхалогія колеру

Падбіраючы колер для афармлення дома, вы няяўна вынікаеце унутраным парывам, спрабуеце стварыць камфортную абстаноўку вакол сябе. Ўспрыманне колеру вельмі індывідуальна і грунтуецца на асацыяцыях, набытым вопыце, эмоцыях. Таму аблюбованая колеравая гама фасада і даху ў некаторай меры перадае сутнасць гаспадароў хаты, іх імкнення.



У адрозненне ад усходніх павеваў у каларыстыцы, еўрапейцы прытрымліваюцца сваёй трактоўкі колераў:

- Чырвоны. Дэманстратыўнасць, лідэрства, агрэсія.

- Аранжавы. Энергія, цяпло, збалансаванасць.
- Жоўты. Аптымізм, незалежнасць, добразычлівасць.
- Блакітны, сіні. Надзейнасць, кансерватызм, бяспека.
- Зялёны. Надзея, прыроднага, багацце.
- Карычневы. Ўстойлівасць, зручнасць, цягавітасць.
- Шэры. Стабільнасць, гармонія, традыцыі.
- Чорны. Загадканасць, прыгажосць, прэстыж.

Падбіраючы колер даху, звычайна адштурхваюцца ад палітры адценняў канкрэтнага матэрыялу. Напрыклад, керамічную чарапіцу традыцыйна вырабляюць у тэракотава-чырвоных тонах, ондулін-карычневага, чорнага, зялёнага і бардовага колеру. Вытворцы рэдка выкарыстоўваюць "адкрытыя" якія крычаць фарбы, таму заўсёды ёсць магчымасць выбраць колер даху ў спакойных, элегантных фарбах.



Заклучэнне

Падводзячы вынік разважанням па выбары колеру даху, можна абагульніць так: адценне дахавага пакрыцця павінен гарманічна спалучацца з фасаднай абліцоўваннем і навакольным асяроддзем, а таксама вырашаць ўтылітарныя задачы: быць практычным і зносастойкім, фармаваць камфортны мікраклімат у доме і спрыяць цеплазберажэнню. Падабраць каляровую схему для аздаблення хаты вы цалкам зможаце самастойна, але калі Архітэктурна пабудовы і форма даху досыць складаныя, то лепш даверыцца дызайнерам-прафесіяналам.